

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**У Берасьці прыпыненая галадоўка ўладальнікаў маршрутных таксі.** Удзельнікі галадоўкі ў Берасьці 17 жніўня прыпынілі акцыю пратэсту. Пра гэта паведаміла БелаПАН брэсцкая прадпрыемальніца Любоў Лаўруковіч. Паводле яе слоў, гэта абумоўлена тым, што ў чацьвер удзельнікі галадоўкі здалі ў аблвыканкам усе неабходныя дакумэнты, якія 18 жніўня будуць накіраваны ў Мінск для разгляду

**Ці сустрэўся Пуцін з Лукашэнкам?** Сёньня ў Сочы завершыўся нефармальны саміт кіраўнікоў краін Эўрапейска-азіяцкай эканамічнай супольнасці – ЭўрАзЭС. Аляксандар Лукашэнка сумяшчаў удзел у саміце з адпачынкам на расейскім узьбярэжжы Чорнага мора. Пра ягоня двухбаковыя сустрэчы ў Сочы пакуль нічога не паведамляецца.

**Стваральнікі БЗВ адзначаюць 15-годзьдзе арганізацыі.** Сёньня ў сядзібе БНФ адбылася ўрачыстая канфэрэнцыя, прысьвечаная 15-ым угодкам утварэньня Беларускага згуртаваньня вайскоўцаў (БЗВ). Дэмакратычна настроеныя афіцэры й вядомыя грамадзкія дзеячы стварылі арганізацыю на другі дзень пасля абвяшчэньня ГКЧП, 20 жніўня 1991 году. Яны паставілі задачу дасягнуць незалежнасці краіны і стварэньня беларускага войска.

**Супрацоўнікі міліцыі Савецкага раёну Менску распачалі крымінальную справу паводле інцыдэнту, які адбыўся на сядзібе партыі БНФ.** 16 жніўня сябра партыі Наталья Дземянцэй убачыла прымацаваны да дзвярэй управы прадмет, падобны да выбуховага. Дзверы й вокны былі запэцканы смалой, а побач – раскіданы ўлёткі зь лягатыпам незарэгістраванай прафашысцкай арганізацыі РНЕ (Рускае нацыянальнае адзінства). Сапёры, выкліканыя на месца здарэньня, канстатавалі: невядомыя прымацавалі муляж бомбы.

**РНЕ адмаўляе сваё дачыненне да “мінаваньня” ўправы БНФ.** Незарэгістраваная ў Беларусі арганізацыя РНЕ (“Расейскае нацыянальнае адзінства”) адмаўляе сваё дачыненне да ўчорашняга здарэньня ў сядзібе партыі БНФ у Менску. Пра гэта гаворыцца ў заяве, дасланай сёньня па электроннай пошце на адрас кампаніі БелаПАН.

**Дырэктар заводу ігнаруе незалежны прафсаюз.** Дырэктар Магілёўскага заводу штучнага валакна Алег Буракоў адмовіўся сустрэкацца з кіраўніцтвам Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. У адказе на ліст прафсаюзных актывістаў ён зазначыў: у адміністрацыі няма падстаў для супрацоўніцтва зь незалежным прафсаюзам.

## Абвесткі

**Новы конкурс – "Фота Свабоды".** "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай "fota Svabody". Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)